

## ЛЕКСИКА ТЭРЫТАРЫЛЬНА АБМЕЖАВАНАГА ЎЖЫВАННЯ Ў МОВЕ ГАЗЕТЫ «НАША НІВА» (1906–1915)

У беларускім мовазнаўстве традыцыйна лічылла, што сучасная беларуская літаратурная мова мае пераважна гамагеннную дыялектную аснову.<sup>1</sup> Пры гэтым найчасцей ролю базавага дыялекту адво-дзіцца сярэднебеларускім гаворакам. Прывыгтэт названай дыялектнай группы на сённяшні дзень «абрунтаны ў шматлікіх пранах па дыялекталогі і гісторыі мовы [gl.: Вайтовіч, Германовіч, Камароўскі, Камароўскі, Сямешка; Крыўшкі, 1961; Ляксуніна і інш.].<sup>2</sup> Аднак фарміраванне мовы – шматвектарны працэс, атрымань поўнае ўяўленне пра асаблівасці якога можна толькі добра ведаючы ўсе яго складнікі – як вядучы, так і пабочныя, бо галоўнае, як вядома, выразна праяўленіша якраз праз прыватнае. У сувязі з гэтым важным, на наш погляд, з'яўляецца даследаванне тых дыялектных упільваў, якія не знайшли пасилойнага праяўлення ў сучаснай нацыянальнай літаратурнай мове, але быт тым не менш сваёй роду прытокамі ў магістральным разьбішчы моўнага развиця на зыходным яго этапе, а менавіта на пачатку ХХ ст.

У дакладзе праводзіцца спроба аналізу лексем дыялектнага паколіжання<sup>3</sup>, зафіксаваных у мове аўтарыгтэтнага выдання пачатку ХХ ст. – газеты «Наша Ніва», які ў аллюсінах да сучаснай літаратурнай мовы з'яўляючыся пазаслуноўковымі адзінкамі, г. зн. або ўвогуле не ўйшлі ў рэестр нарматыўных слоўнікаў, або маюць у іх памісту *абі*.

Крыніцай фастычнага матэрыялу паслужыў першы том «Слоўніка мовы «Нашай Нівы»<sup>4</sup> (далей СМНН). Най膺настль лексемы ў сучаснай літаратурнай мове прывяралася па пяцітомі «Глумачальным слоўніку беларускай мовы» (далей ТСБМ), т. Г. II. Дыялектная фіксаныя вызначалася па «Слоўніку пайночна-захоўнай Беларусі і яе падрэничча» (далей СПЗБ), т. Г. II. «Дыялектным слоўніку Брестчыны» (далей СБ), «Слоўніку гаворак цэнтральных раёнаў Беларусі» (далей СЦ), «Дыялектным слоўніку Лоеўшчыны» (далей СЛ), «Тураўскім слоўніку» (далей ТС), т. Г. II, «Слоўніку Гродзенскай

<sup>1</sup> Існуюць і даследаванні, у якіх працоўдзіцца думка пра інтэрдыялектичную аснову сучаснай літаратурнай мовы [Гапоненка, Міхеевіч, Мурзіко, Орзенковіч].

<sup>2</sup> Агульная даследаванія указаваныя большімі кандыдатамі слоўніку [Крамко, Орзенкіч, Янокіч]. З улікам занансага падзелу першапачатковай асновай беларускай мовы [Крыўшкі, Падлусны; Крыўшкі, 2003].

<sup>3</sup> Аналізуемыя лексемы сюдома не наўсявончыца дыялектнізмамі, паколькі на пачатку ХХ ст. якія не існавалаў калыфікаваўся варфатуму літературнай мовы, у паралічні з нормамі якога можна быць б устаноўліць статус той чи іншай адзінкі як дыялектнай або літаратурнай. Большім мятаходным налічдзенія ўжыванне тэрмінатаўчага сапузнення лексемы тэрміндарыўства

<sup>4</sup> Абмежаванасць ўжывання.

<sup>5</sup> Гл. кілодныя дадзеныя слоўніку па спісе скрэченняў.

вобласці» (далей СТ), трэцім выпуску «Дыялектнага слоўніка» Ф. Янкоўскага, у якім прадстаўлена лексика гаворак Глускага раёна Маріёўскай вобласці (далей Янк.), «Дыялектным слоўніку» (з гаворак Міцілаўшчыны)» Г. Юрчанкі (далей Юрч.), трох выпускіх «Матэ-рыялай для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак» (далей адпаведна на М-1, М-2, М-3).

Дыялектныя лексемы разглядаюцца тыпу ў мове «Нашай Нівы» і ў сучасных гаворках маючы больші ў менш істотны фармальны або семантычны адрозненія. Напрыклад, лексема *абіцаўкі* ў рэестры «Дыялектнага слоўніка» Ф. Янкоўскага афорыметана іншай форме муж. роду – *акручені*; лексема *акрутны* ў СПЗБ адзначана з іншым суфіксам – *акручені*; лексема *апалаекі*, а ў СТ і ў форме *апалаекі*; лексема *запіскі* – у СБ мае форму *зонкі*, *зімары* – у СТ і Юрч. Зарэгістраваныя як *зімеры*, *зіднік* – у СГ як *зінгідай*.

Семантычны разыходжанні зменне ідэнтычных слоў можна прылюстраваць наступнымі прыкладамі:

- лексема *баранай* у СМНН – ‘выдуманая істога’ (*На Падзеівінны расказываноць людзі, чыто Варапай – э́тот такое стварэння, на хрыбце катара до трымасцца зямля*). 1914, № 49, с. 3. В. Л. С пад праху вякоу), а ў СПЗБ – ‘някемны, бесталковы чапавек’;
- лексема *вейка* ў СМНН – ‘завіруха’ (*Пройдзে як вейка, Крыўда ўзвядка, Буйдзе зямелька, Буйдзе ў хаткі ўмагіць, братка!*). 1907, № 25, с. 7. Янук Купала. З песень беззэмельнага), аналагично семантыку (‘снег з ветрам’) яна мае ў СГ, а вось у СД азначаеца як *павека*, а ў ТС яшчэ і як ‘вейка’;
- лексема *выстэрэнчыкаў* у СМНН – ‘пастыўваль рабіць’ (*Пісарап іяпер не выстэрэнчыкаў чухаць пакусаны месіцы*). 1913, № 9, с. 3. Тарас Гушчка. Злівіў!), а ў СПЗБ – ‘гатаваць даликатную, смачную ежу’, у М-1 і М-3 ‘дагаджакі’;
- лексема *запода* ў СМНН – ‘тое, што стварае вялікі шум (Усязэ эта запода [коні і лодзі] крачэцца, заманіла...). 1914, № 4, с. 1. Тарас Гушчка. Родныя зывы), у М-3 ‘гутльтай’, у СЦ ‘дълыва’;
- лексема *запак* у СМНН – ‘плытнік’ (‘з 29 на 30 сакавіка на Барозі рагэ візгнуло базату запака (плытнік)...). 1912, № 17, с. 3), у СПЗБ – ‘паганятыя’, а ў СД ‘перасынені’;
- лексема *дойка* ў СМНН – ‘сасок’ (*У піекатаруч карої, калі жану таісі добры корм, малако расулоіе само вусіескас з дойек...*). 1910, № 16-17, с. 270), у ТС і М-1 – ‘дайрка’, у М-3 – ‘відро, у якое дойці карову’;
- лексема *дроба* ў СМНН – ‘рабро’ (*Чы грызыць дробы, інакі і закрасу*). 1912, № 37, с. 4. Альберт Паўловіч. Спагады – сынок), у СБ – ‘лесвіца’, у СГ – ‘худая жывёлка’, у М-3 – ‘кляча’;
- лексема *фубіца* ў СМНН – ‘лодка, выдзеўбаная з дрэва’ (*Башка, сеіцы ў фубіцу, падехай у туне вёску, куды ездзіць Якуб...*). 1914, № 17, с. 1. Л. Г. Гвозд. Звязолька), а ў СГ – ‘выдзеўбаная бочка’.

Для таго, каб выпікі аналізу былі больш аб'ектыўнымі, у раздзялі

ннялітэзчы на пэўнай фармальныя і семантычныя храналагічныя мадыфікацыі, у СМНН і ў сучасных слоўніках з'яўляцца калі не аналагічным, то ва ўсякім разе супадноўным.

У колькасных адноснасцях пазаслоўнікавыя дыялектныя лексемы ў мове «Нашай Нівы» кірадстваўнікавыя дыялектныя лексемы 6500 лексем з рэестра і тома СМНН прыходзіцца голькі крыху больш за 30 адзінак, наяўных у сучасных дыялектных слоўніках і адсутных у ТСБМ (каль 0, 5%). Характэрна, што ў СМНН усе яны вызначаюцца мінімальнай частотнасцю, маючы адзінкавую фіксацыю ў картатэцце слоўnika.

Зыходзячы з нязначнай колькасці пазаслоўнікавых лексем, атрымліваецца, што фактычна ўвесь дыялектны лексічны матэрыял, уведзены на пачатку XX ст. у літаратурны ўжытак, аказаўся жыццяздольным і запатрабаваным на наступных этапах моўнага развицця. Важным бачыцца і тое, што сённяшнія пазаслоўнікавыя лексемы былі малачастотнымі ўжо ў тэкстах пачатку XX ст., што ў далейшым відавочна юстотна змянілася іх шансы замацаванца ў лексічнай сістэме ў якасці паствядных элементаў. Такія факты дэмантструуюць высокую прадуктыўнасць разглядаемага перыяду ў працэсе станаўлення лексічных нормаў і дазваляюць лічыць яго вызначальным у плане фарміравання моўнай перспектывы.

Вылучаныя лексемы ў пераважнай большасці адносяцца да слоў гаспадарчай тэматыкі і абазнанчаюць разнастайнія гаспадарчыя прылады, аб'екты, віды работ і пад., напрыклад: *акрутна* ‘лазіна або вароўка для мацавання аглобі да саней’, *апалуника* ‘невялікі драўніныя начоўкі’, *апачына* ‘доўгая палка, рулівое вясло для пытва’, *батоўка* ‘працэс вышырэння батрэйнай з ракі’, *бэрбішка* ‘кругленик званок’, *буфур* ‘буфейчны матэрыял’, *верэя* ‘слуп, да якога мацунасця вароты’, *гечнік* ‘разнавіднасць пытва’, *груба* ‘частка печы, якая з'яўляецца з комінам’, *даўбрыва* ‘збажына’, *доўжнік* ‘вузкая прадаўгаватая дошка’, *фубіца* ‘подка, вытэбуючая з дрэва’, *дучка* ‘канава для сіёку’. Можна вылучыць таксама групу лексем, якія служаць для харкаваных асобы ( *валачай* ‘балдзяга’, *асалатень* ‘сарамяжлівы чалавек’, *апокуль* ‘гутльтай’), указаюць на род прафесійных занятак ( *гапак* ‘шытнік’ ) ці роднасны статус чалавека ( *братаенік* ‘стрыжечны браг’). Іншыя лексемы – гэта гэмалгична разрозненны адзінкі разных часоў мовы: *абойцацьні* ‘аздоблены, упрыгожаны’, *бач* ‘пачук’, *варавацца* ‘сароменча, цурачацца’, *выстэрэнчыкаць* ‘паславаць рабіць што-ні’, *забодзір* ‘кіпціць’, *загода* ‘тое, што стварае вялікі шум’, *анагдзев* ‘нілаўна, на дніх’, *долбік* ‘досвітак’, *орбода* ‘рабро’, *абала-* *мучець* ‘адураць’.

Перавага лексем гаспадарчай тэматыкі сярод тых адзінак дыялектнага пакорыжання, якія пазней аказаўся па-за слоўнікам, выглядзе цалкам лагічнай: слова, якія абазнанчаюць спецыфічныя рэгіянальныя гаспадарчныя прадметы і паніцы, сапраўды ў найменшай ступені прыдатныя для ролі агульнанацыйных лексічных сродкаў. Тое, што менавіта яны ў асноўным складалі «слабое звяно» дыялектнай лексікі ў мове пачатку XX ст., харкаваныя тагачасны працэс фарміравання

мовы, у прыватнасці яе лексічнай сістэмы, не як стыхійны, а як сведомы ці ва ўсякім разе падпрадкаваны птуным заканамернасцям.

Паводле падлікаў, У СПЗБ зафіксавана 27 адзінкі аналizu, У СПГ – 15, У СГ – 10, У СВ – 9, У СЛ і ТС – па 8, У М-3 – 6, У М-2, М-1 і Юрч – па 4, У Янк – 1. Паказальная, што толькі трэцяя частка з іх маюць канкрэтную тэрнітарыяльную прывязку і адзначаюцца выскочна ў гаворках якой-небудзь адной тэрыторыі, напрыклад, лексемы *буфур*, *забодзір* сустракаюцца толькі ў СПЗБ, *апокуль* (у форме *апока*) – у Юрч, *абала* – у СЛ, *аборыдніца, агогітапіца* – у СПГ. У астатніх выпадках мы маём справу з інтэрдыялектнымі адзінкамі. Так, лексема *валачай* сустракаецца ў СПЗБ, СГ і М-3, *братаенік* – у СПЗБ, СВ і СГ і г.д.

Як відаць, аналізумея лексемы паходзяць з гаворак самых розных беларускіх рэгіёнаў: Брестчыны, Гродзенчыны, Магілёўшчыны, Віцебшчыны, Гомельшчыны, Міншчыны. Аднак усё ж можна меркаваць, што на пачатковым этапе станаўлення сучаснай беларускай мовы пры адборы лексічных сродкаў прыярытэт належаў гаворкам паўночна-захоўнай і цэнтральнай Беларусі, бо нават сярод Рэдкаўжыўальных дыялектных лексем, адзінкі гэтых тэрыторый складаюць выразную большасць.

Калі ў цэлым разважаць аб магчымых прычынах таго, чаму некаторыя дыялектныя лексемы засталіся прыналежнасцю мовы пачатку ХХ ст. і на сёняшні дзень не адносяцца да нарматыўных, можна ўказаць розныя фактараты: спецыфічнасць абазначаемых імі паняцшай, прыналежнасць да гаворак тых тэрыторый, якія не былі актыўна ўключаны ў працэс моўнага станаўлення, а то і простая выпадковасць. Аднак не выключацца і тое, што ўжо з гэтага перыяду Развіцця паступова пачалі складацца нормы пісьмовай мовы, пакуль яны ёсць стыхійны і няустойлівы, у сувязі з чым лексемы сталі аціньвашыца з пункту поцягу ў нарматыўнай адпаведнасці.

#### *Скарачні*

**M-1** – *Матэрываць* для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак. Пад рэд. М. А. Жайдович. – Выпуск 1. – Мінск, 1970.

**M-2** – *Матэрываць* для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак. Пад рэд. М. А. Жайдович. – Выпуск 2. – Мінск, 1974.

**M-3** – *Матэрываць* для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак. Пад рэд. М. А. Жайдович. – Выпуск 3. – Мінск, 1977.

**СВ** – *Дыялекстыкі слоўнік брэсцкай*. – Мінск: *Наука і тэхніка*, 1989.

**СГ** – *Слоўнік Т. Ф. Слуцкі Гродзенскай вобласці / Т. Ф. Слуцкі*. – Мінск: *Наука і тэхніка*, 1983.

**СЛ** – *Янкоўская, Т. С. Дыялекстыкі слоўнік Логушчыны / Т. С. Янкоўская*. – Мінск: *Наука і тэхніка*, 1982.

**СМНН** – *Слоўнік мовы «Нашай Нівы»*. – Т. I. – Мінск: *Тэхнолагія*, 2003.

**СПЗБ** – *Слоўнік пірнчыца-захоўнай Велерусі і яе падрэгічца*. У 5-ці тапах. – Т. I. – Мінск, 1978. Т. 2. – Мінск, 1980.

**СЦГ** – *Слоўнік гаворак цэнтральных раёнаў Беларусі*. У дзвух тапах. – Т. I. – Мінск: *Універсітэт*, 1990.

**TC** – *Літарэктарскі слоўнік*. У 5-ці тапах. – Т. I. – Мінск: 1978; Т. 2. – Мінск, 1980.

**ТСБМ** – Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. У 5-ці тмах. – Т. 1. Мінск, 1978. Т. 2. – Мінск, 1980.  
**Юрч.** – Юрчака, Г. Дыялектны слоўнік (3 гасцорак Мсціслаўчыны) / Г. Юрчака. – Мінск, 1966.  
**Янк.** – Янкоўскі, Ф. Дыялектны слоўнік / Ф. Янкоўскі. – Мінск, 1970.

#### Літаратура

1. Вайтюкін, Н. Т. Да паўтания аб дыялектнай аснове беларускай літаратурнай мовы / Н. Т. Вайтюкін // Пратык Ін-та мовазнаўства АН БССР. – Вып. 2. – 1954. – С. 155–181.
2. Гапанович, П. Н. К вопросу о народно-дialeктной основе современного белорусского национально-литературного языка: Автодиф. дис. ... канд. филол. наук / П. Н. Гапанович. – Минск, 1954.
3. Германович, І. К. Нормализация лексики белорусского литературного языка в 20-30-х годах XX века: Автодиф. дис. ... канд. филол. наук / И. К. Германович. – Минск, 1963.
4. Каліароўскі, Я. М. Першая беларуская драматыка / Я. М. Каліароўскі // Беларусь. – 1963. – С. 29.
5. Каліароўскі, Я. М. Сучасная беларуская мова. Фанетыка і фонатогія. Аўтадыягравіка. Аддзяленне 1985. – Мінск, 1985.
6. Краінко, І. Эванточныя мовы беларускіх друкарняў выданінай позага перыяду / І. І. Краінко, А. К. Юрэвіч, А. І. Яноўскі // Весці АН БССР. Серыя грамадзянскіх навук. – Мінск, 1967. – № 3. – С. 41–49.
7. Крыўкікі, А. А. Сучасная беларуская літаратурная мова і народныя говоры / А. А. Крыўкікі. – Мінск, 1961.
8. Крыўкікі, А. А. Дыялектология беларускай мовы / А. А. Крыўкікі. – Мінск, 2013.
9. Крыўкікі, А. А. Фанетыка беларускай мовы / А. А. Крыўкікі, А. І. Падлужны. – Мінск, 1984.
10. Пляксуніна, З. А. Да праблемы узаемаразнення беларускай літаратурнай мовы і інтэрнацыянальнай (дialektнай) сістама норм і фонематэхнікі / З. А. Пляксуніна // Рэзідэнція беларускай мовы, літаратуры, фальклору: тэз. докл. рэсп. нафк. канф. – Гомель, 1973. – С. 45–47.
11. Міцкевіч, Ю. Ф. Взаімадзеістванне междуду беларускім національным літературным языком і народнымі говорамі / Ю. Ф. Міцкевіч, А. Г. Мурашко, А. В. Орешонкова // Вопrosy образоўания «восточно-славянских національных языков». – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 118–126.

А. В. Губіна (Мінск)

#### АСАБОВЫЯ НАЗОЎНКІ З СУФІКСАМ -Ц-А У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Суфікс **-ц-а** з'яўляецца вельмі старажытым па пахолжанні. В. Б. Хадзевіч мяркуе, што ён утварыўся ў выніку дадучэння суфікса **-а** да **-ц-** (-ца) [4, с. 183].  
У даследаваннях па беларускаму словаутварэнню суфікс **-ц-а** звычайна разглядаецца як суфікс-сінонім або варыант якога-небудзь іншага, звычайна больш прадуктыўнага суфікса: **-цік**, **-ець**, **-цель**, **-ач**, **-чиk** і некаторых іншых [Г., напр., 1, 2, 5].

Праблема суфіксальных сіноніміў (варыянаты і сінонімы – пашыраны і разаглінаваны з'ява ў беларускай мове XIV – XVII стст. [2, с. 39]. У змененне суфіксальнай сіноніміі адбывалася ў выніку складання ўзаемадзеінення як уласнабеларускіх, так і іншамоўных словаутваральных кампанентаў. П. В. Вярхоў лічыў, што суфікс **-ц-** ў катэгорыі назоўнікаў, якіх абавязнайчай дзеіннью асобу і ўтвараіця звычайна ад дзеяслойных асноў, з'явіўся ў беларускай мове ў выніку пранікнення ў яе сістemu словаутваральных кампанентаўпольскай суфіксациі. Гэта было наступальным працдсам ва ўмовах близкароднаснага псымовага блізінізму, калі албывалася стыхінае напластаванне польскай суфіксациі на беларускую, асабліва ў тых назоўніках, якія былі блізкімі паводле семантыкі і мелі аднолькавыя словаутваральныя асновы [1, с. 117].

М. А. Паўленка адзначаў, што варыянты і сінонімы – пашыраны і разаглінаваны з'ява ў беларускай мове XIV – XVII стст. складаная ўзаемадзеінення сіноніміі адбывалася ў выніку словаутваральных кампанентаў. П. В. Вярхоў лічыў, што суфікс **-ц-** ў катэгорыі назоўнікаў, якіх абавязнайчай дзеіннью асобу і ўтвараіця звычайна ад дзеяслойных асноў, з'явіўся ў беларускай мове ў выніку пранікнення ў яе сістemu словаутваральных кампанентаўпольскай суфіксациі. Гэта было наступальным працдсам ва ўмовах близкароднаснага псымовага блізінізму, калі албывалася стыхінае напластаванне польскай суфіксациі на беларускую, асабліва ў тых назоўніках, якія былі блізкімі паводле семантыкі і мелі аднолькавыя словаутваральныя асновы [1, с. 117].

Па нашых падліках, утварэнні з **-ц-** складаюць каля 3% ад агульнай колькасці назоўў асоб паводле дзеяніасці, зафіксованых у перакладных слоўніках 20-х гадоў XX стагоддзя. Пэўная частка слоў дайшла да нашага часу без структурных змен, амаль усе з іх прыгутым зафіксованы ў слоўніках без змен у семантыцы і канатагаў (абароңца, *аб'яніваўца*, *выканаўца*, *вынаходца*, *збаўчыца*, *праможыца*). Асобныя з іх у наш час маюць варыянты, якія ў слоўніках пададзеныя як больш ужывальныя (напрыклад, *вынаходнік*, *збаўчыца*).

Большасць слоў на **-ц-а** ў мове напага часу мае іншыя словаутваральныя афіксы: *-ичык* (-чиk) (зборца, *лаборца* – *зборычык*, *даработка*, *райца* – *даработык*), *-ынік* (*изборца* – *иззіральнік*, *прадпрыемніца* – *прадпрымальнік*), *-ец* (-ai) (*дазора* – *дазорыца*, *значыца* – *значыцай*). Словы *відоўца* (глядач), *мысліўца* (пальянічы), *спачыціца* (пашыр.) з'яўляюцца (заснавальнік) не захаваліся і слоўнікамі беларускай мовы нашага часу не фіксуецца.

Зарэз суфікс **-ц-** працягвае выкарыстоўвашца ў беларускай літаратурнай мове для ўтварэння асабовых назоўў дзеячадзеяслойных асноў, але гэтыя тып з'яўляюцца непрадукткіўным. У народнай мове пры дапамозе суфікса **-ц-** асобовыя назоўнікі мужчынскага і жаночага роду. Асабовыя назоўнікі назоўнікі асоб – суб'ектаў дзеяния, але гэты тып малапрадукткіўны [3, с. 74].

#### Лінгвістура

1. Вярхоў, П. В. Суфіксальная сінанімія аднокаранёвых назоўнікаў у дзяяслойнай беларускай псымовай мовы / П. Вярхоў // Весці АН БССР. Сер. земляц. наукаў. – 1975. – № 2. – С. 110–119.

2. Паўленка, М. А. Варыятыўны-сінонімічны назоўнік у беларускай мове ХVII стст. Працягненка // Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія. Журнал стыкава. Педагогіка. – 1972. – № 2. – С. 33–39.